

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А



Трое птушак каля вёскі Забалоцце Буда-Кашалёўскага раёна да гэтага часу ходзяць па палях, вышукваючы жаб, не грабуючы пры гэтым і мышамі.

Па выніках дзесяці дзён зімы першая дэкада снежня была выключна цёплай у большасці раёнаў нашай краіны.



У лясах Міншчыны ў снежні з'явіліся лісічкі

Як паведаміла карэспандэнт «Звязды» галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометцэнтра Мінпрадмету Волга Фядотава, надвор'е на гэтым тыдні будзе таксама цёплым.

Сіноптыкі адзначаюць, што анамальная цеплыня снежня выклікала актыўнасцю Атлантыкі. Есць меркаванні, што і ў пачатку наступнага тыдня на тэрыторыі Беларусі будзе гаспадарыць цяпла Атлантыкі.

Сяргей КУРКАЧ.

Прэзідэнт Беларусі выказаў спачуванні...

У сувязі з пажарам у бальніцы Масквы, які прывёў да шматлікіх чалавечых ахвяр, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка выказаў глыбокія спачуванні ад імя беларускага народа і сябе асабіста Прэзідэнту Расіі Уладзіміру Пуціну, мору Масквы Юрыю Лужковым, родным і бліжэйшым загінулым.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў спачуванні прэзідэнту Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам Нгуен Мінх Чыету, родным і бліжэйшым загінулым у выніку тайфуна «Дурыян».

Кіраўнік Беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка накіраваў спачуванне прэзідэнту Балгарыі Георгію Пырванаву ў сувязі з чалавечымі ахвярамі аўтакатастрофы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Візіт Прэзідэнта Беларусі па В'етнам адкладзены

Раней запланаваны візіт Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі па В'етнам адкладзены па тэхнічных прычынах. Аб гэтым паведаміў карэспандэнту БЕЛТА кіраўнік прэс-службы Прэзідэнта Павел Лёгік.

Віктар КАМЯНКОЎ:

«НЯМА НИЧОГА БОЛЬШ ВЫГАДНАГА, ЧЫМ УСЕАГУЛЬНАЕ І СТРОГАЕ ВЫКАНАННЕ ЗАКОНАЎ»



З снежня 2006 года ў дзесяці раз юрысты Беларусі адзначылі сваё прафесійнае свята. Дзень юрыста ўпершыню з'явіўся ў 1997 годзе, калі кіраўнік дзяржавы Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка сваім Указам устанавіў, што гэта свята будзе адзначацца штогод у першую нядзелю снежня.

— Віктар Сяргеевіч, з нядаўняга часу вы ўзначальваеце дэпартамент юрыстычнага аддзела ў Беларусі Рэспубліканскі Саюз юрыстаў. Што гэта за арганізацыя і якія прыярытэты накіраваны ў дзейнасць?

— На пачатку 90-х гадоў у Беларусі былі абвешчаны прынцыпы прававой дзяржавы, адпаведна сацыяльнай і грамадскай адносіны патрабавалі неабходных часу рэ-

МАСТАЦТВА ВАРТАСЦЮ ў ЖЫЦЦЕ



Напярэдадні Каляд многія дзеці чакаюць цуду. На яго спадзяецца і адзнакацігадовы Лёша Майсееў.

Напярэдадні Каляд многія дзеці чакаюць цуду. На яго спадзяецца і адзнакацігадовы Лёша Майсееў. Яму патрэбна тэрміновая аперацыя па перасадцы ныркі. Яе можна зрабіць у Маскве, але патрэбны грошы — каля 100 тысяч долараў ЗША.

БЮДЖЭТ — У ДРУГІМ ЧЫТАННІ

Усяго тыдзень спатрэбіўся дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі для прыняцця галоўнага фінансаванага дакумента наступнага года.

Уз'яўлены, што асноўныя мэты дзейнасці нашага грамадскага аб'яднання сёння вядомыя не толькі любому юрысту, але і студэнтам юрыдычных факультэтаў. Першы за ўсё, гэта ўсмярленае садзейнічанне ўмацаванню законнасці і праварадка, а таксама выкананню нормаў прафесійнай этыкі, развіццё супрацоўніцтва паміж юрыдычнай навукай і практыкай, павышэнне прэстыжу гэтай патрабнай ўсім прафесіі, садзейнічанне ў справе развіцця прававой і сацыяльнай дзяржавы.

Смела могу сказаць, што сёння Саюз юрыстаў — гэта развітая грамадская арганізацыя, якая аб'яднала прадстаўнікоў розных юрыдычных прафесій: юрыстаў, якія працуюць на вытворчасці, у сацыяльнай, эканамічнай і ў іншых сферах чалавечай жывцядзейнасці, якія працуюць у органах дзяржаўнай улады, правахоўных, правапрымяняльных і кантраольных органаў.

СУБОТНІК пад песні



9 снежня ў вёсцы Круціца Мінскага раёна з удзелам работнікаў Мінскага раённага выканаўчага камітэта прайшоў суботнік.

Паводле слоў старшыні Мінскага раённага выканаўчага камітэта Міхаіла Глінскага, такіх суботнікі па ініцыятыве выкананка праводзяцца даволі часта.

Марына БЕГУНKOBA. Фота аўтара.

Прэзідэнт Беларусі ўзнагародзіў Паўла Барадзіна ордэнам Дружбы народаў

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўзнагародзіў Дзяржаўнага сакратара Саюзнай дзяржавы Паўла Барадзіна ордэнам Дружбы народаў.

Такой высокай ўзнагароды Павел Барадзіна ўдастоены за вялікі асабісты ўклад у развіццё ўсебаковага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Расіяй, умацаванне беларуска-расійскай дружбы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

РОЗГАЛАС

АПОШНЯЯ ІНФАРМАЦЫЯ СУТАК

БЕСПРАЦОЎЕ — 1,2 ПРАЦЭНТА

З пачатку года ўзровень беспрацоўя зменшыўся з 1,5 да 1,2 працэнта ад агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва краіны — аб гэтым паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення палітыкі занятасці і народанасельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Мікалай Коханав.

Пры гэтым зніжэнне ўзроўню беспрацоўя адбылося нягледзячы на пэўнае павелічэнне колькасці зваротаў у службы занятасці. У прыватнасці, на працягу студзеня—лістапада па дапамогу ў працаўладкаванні сюды прыйшлі 288,7 тыс. грамадзян, што на 3,7 працэнта больш за аналагічны паказчык мінулага года.

Ларыса ЦІМОШЫК.

«РАЗАМ З УСЁЙ КРАІНАЙ»



Белтэлерадыёкампанія і Першы канал прадстаўляюць фінальнае гала-канцэрт твара «Разам з усёй краінай» спявачкі Алесі. Гала-канцэрт адбыўся 9 снежня ў Вялікай зале Палаца Рэспублікі.

Сяргей ГРЫБ

ГЗМ НА 1,3 МІЛЬЯРДА РУБЛЁЎ...

У Мінскай і Віцебскай абласцях правахоўнікі зараз раследуюць шэраг крымінальных спраў у адносінах да прадстаўнікоў камерцыйных структур, якія пры садзейніччы расійскіх прадпрыемстваў арганізавалі пастаўку на тэрыторыю нашай рэспублікі пільнага і рэактыўнага паліва, а таксама іх сумесі: гэтыя прадукты рэалізаваліся прадпрыемствам пад выгладом дызеляў.

Ігар ГРЫШЫН.

МАТАЦЫКЛІСТЫ НЕ РАЗМІНУЛІСЯ...

На дарозе паблізу вёскі Азярцы Гродзенскага раёна ноччу трапілі ў дарожна-транспартнае здарэнне матацыклісты «Ява» і «Ж»: вадзіцель першага матацыкла зваротна на паласу супрацьнаправа руху.

Ігар ГРЫШЫН.

«БРОНЗА» НА «КАРОТКАЙ» ВАДЗЕ

Беларуска Святлана Халова заваявала бронзавы медаль на чэмпіянаце Еўропы на «кароткай» вадзе ў Хельсінкі (Фінляндыя). Трэцій наезд «русалка» стала на дыстанцыі сто метраў комплексным планаваннем. Дзве ўзнагароды (сярэбраную і залатую) здобываў там ураджэнка Беларусі Алена Погнанка, якая зараз выступае за каманду Францыі.

Ірына АНАТАВА.

НА ЛЫЖНІ НОВАЯ «ЗОРКА»

На другім этапе Кубка свету па біятлоне беларусы зноў не ўзняліся на п'ядэстал. Спартсмены ў аўстрыйскім Хохфільцене былі адметныя тым, што на лыжы вярнулася Алена Зубрылава, якая перайшла ўжо на трэнерскую сцяжку. Аднак сярод беларусаў вызначалася зусім не гэта вопытная спартсменка, а маладая Дар'я Дамрачова: яна фінішавала пятай у спрынце і дзевятай у гонцы праследвання.

Ірына АНАТАВА.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАУ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

14 снежня 2006 г. у 14.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) продужаць работу пятае сесія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

КУП «Мінскі абласной центр учета недвижимости»

Проводит открытый аукцион по продаже обремененных в доход государства объектов недвижимого имущества и оборудования в составе: мехмастерская (об.пл. 908 кв.м), деревообрабатывающая мастерская (297 кв.м), производная (61 кв.м), склад БРУ (643 кв.м), склад готовой продукции (98 кв.м), бетонокомеситер, электрическая подстанция, электрическая кран-балка, камера твердения, по адресу: г. Солигорск, ул. Любанская, 5. Начальная цена — 344 400 000 бел. руб. Подробное извещение опубликовано в газете «Звязда» от 04.10.2006 г. Аукцион состоится 27 декабря 2006 г. в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, ком. 321. Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 26 декабря 2006 г. до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 322.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН (8-017) 224-61-34. НАШ САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.RLT.BY.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

БУЙНЫ ПАЖАР У БАЛЬНІЦЫ

У Маскве ў будынку наркалагічнай бальніцы нумар 17 ноччу з пятыці на суботу адбыўся пажар. У выніку загінулі 45 чалавек і каля 10 пацярпелі.

Паводле папярэдніх даных супрацоўнікаў правахоўных органаў, адна з галоўных мэтаў дэкрэта адна з пацямцаў падпаліўся, адна з пацямцаў, жанчына, якая пакутвала ад нарказалежнасці, падпаліла гаручую сумесь, калі ўрачы адмовіліся даць ёй наркатык.

ВУЧОНЫЯ НАПАЛОВАЛІ АБЫВАЦЕЛЯЎ

Эксперыментам па здабыванню геатэрмічнай энергіі з нетраў зямлі прывёў да стварэння невялікага землятруса каля швейцарскага горада Базель.

ПАМЁР АУГУСТА ПІНАЧЭТ

У нядзелю на 92-м годзе жыцця памёр былы чыльскі дыктатар Аўгуст Піначэт, які прыйшоў да ўлады ў 1973 годзе ў выніку ваеннага перавароту і ўзначальваў краіну да 1990 года.

З снежня ён быў шпіталізаваны з пад'ярэннем на абшырны інфаркт і няма ён была зроблена аперацыя агіялтыстыкі. Аднак у нядзелю прыйшла вестка аб смерці. Між тым, жыхары Санчэяга, калі даведліся пра смерць Піначэта, выйшлі на вуліцы, каб выказаць лікаванне. Неўзабаве адбыліся сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй, якая прымяняла вадаметы і слязаточны газ.

КАРОВЫ — САМЫЯ ШКОДНЫЯ НА ПЛАНЕЦЕ?

Каровыносяць экалогія Зямлі значна большы ўрон, чым аўтамабілі і самалёты. Да такой высновы прыйшлі спецыялісты Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН (FAO).

Паводле іх даследаванняў, на планеце жывуць каля паўтара мільярда кароў, якія прама цяг усюсна звязаны з выдзяленнем 18 працэнтаў усіх парніковых газаў. Гэты паказчык значна перабольшвае ўзровень выхлапаў усёго транспарту Зямлі.

Падлісвайцеся на «Звязду» на 2007 год!

Чаму я выпісваю «Звяду»?

...Бо наша, беларуская, газета павінна быць у кожнай беларускай сям'і

Што ні галава, то розум. Як на мой — дык «Звяду» вылучае сапраўдна беларуская ментальнасць, якая не знікне, не згубіцца нават тады, калі ўсе артыкулы перакласці на іншую мову. На сваёй жа — тым больш.

Я вучылася ў рускай школе, але глыбокая ўнутраная патрэба чуць сваю, беларускую, чытаць на ёй, прывяла да таго, што гадоў з 20 ужо я пастаянна выпісваю «Звяду», стала думаць на ёй, гаварыць, адчуваць сябе па-сапраўднаму сваёй на сваёй зямлі. І нават пісаць — у любімую «Крынічку», у «Алёт, народ на прывадазе!»

А не так даўно наша вёска адзначала 870-годдзе. І хай на свяце не было рыцарскіх турніраў, якія могуць дазволіць сабе вялікі гарады, пра нас напісалі «Звяду», праславіла, можна сказаць, на ўсю краіну. Упэўнена — кожны падлісчык з Лучына і нават з далёкіх ваколіц будзе захоўваць гэты нумар, будзе паказваць іншым, бо гэта ж не проста ў газеце, гэта — у вялікай.

Дарэчы, пасля ўрачыстага сходу многія казалі, што на «Звяду» абавязкова падпісваюцца. За двух чалавек я проста ўпэўнена. Гэта маладая бібліятэкарка Таццяна Царова і загадчыца мясцовага Дома культуры Надзея Борыкава.

Што да мяне — то кожны нумар я чакаю, як некага блізкага. Асабліва — пасля выхадных... І ўпэўнена, што наша беларуская газета павінна быць у кожнай хаце, у кожнай беларускай сям'і.

Соф'я КУСЯНКОВА, в. Лучын, Рагачоўскі раён.

КАБ САБРАЦЬ «УРАДЖАЙ... СЛОВА»

Намеснік старшыні Віцебскага аблвыканкама Пётр Южык лічыць падпісную кампанію справай палітычна і сацыяльна значнай. Пры гэтым — самы чытаючы край: тут на кожную тысячу жыхароў выпісваецца больш за 610 газет і часопісаў. І гэта паказальны рэспубліканскі рэкорд!

Недздарма пад кіраўніцтвам Южыка нядаўна адбылася сустрэча намесніка старшыні гарадскіх і раённых выканаўчых камітэтаў, кіраўнікоў упраўленняў адукацыі і культуры з прадстаўнікамі СМІ. Прыемна, што сярэд запрошаных быў і карэспандант «Звяды» ў рэгіёне. Пётр Уладзіміравіч, між іншым, пастаянна з задавальненнем сустракаецца з мясцовымі прадстаўнікамі вядучых дзяржаўных газет. І такія «крутлыя стальці» толькі ідуць на карысць. І тэмы для цікавых будучых артыкулаў з'яўляюцца! Дарэчы, Пётр Южык адзначае, што і ў іншым рэгіёне, дзе ён працаваў раней, за «Звяду» заўсёды агітавалі ад душы, нават прымаўлі прывітавалі.

Намеснік старшыні аблвыканкама упэўнены, што падпіскай круглы год павінны займацца разам газетчыкі і кіраўнікі выканаўчых структур. «Сустрачыце з супрацоўнікамі родакціўных груп стаць традыцыйнымі і ў раённых цэнтрах... Не трэба гнацца за таннымі сенсацыямі, а быць больш «духоўнымі», паказваць жыццё простых людзей, паведамляць аб добрым вопыце ў сацыяльным накірунку і іншых. Безумоўна, трэба падстарэца журналістам заваяваць

дзверч чытаць ў напружанай канкурэнтнай барацьбе на рынку друкаваных СМІ», — лічыць Пётр Уладзіміравіч... Што і стараецца рабіць «Звяду».

Начальнік упраўлення ідэалагічнай работы Віцебскага аблвыканкама Міхаіл Кузьмін таксама адзначае ўсю важнасць ажыццяўлення падпіскі, бо «дзяржаўныя СМІ інфармуюць людзей аб тым, які ажыццяўляецца дзяржаўная палітыка. Таму трэба на месцах яшчэ больш актыўна агітаваць падпіскаю на іх. Пры гэтым работнікам рэдакцый трэба быць бліжэй да чытачоў, рыхтаваць цікавыя, добрыя артыкулы, якія заахочацца пачытаць».

Дырэктар Віцебскага філіяла РUP «Белпошта» Мікалай Смуноў пастарэцава, што паштавікі заўсёды стараюцца зрабіць усё магчымае і нават больш, каб чарговая падпіска кампанія прайшла паспяхова. Мікалай Раманавіч параўноўвае падпіску са зборам ураджай. У «друкаваным жніў» ўдзельнічаюць каля 2300 паштальёнаў, якія абслугоўваюць 6,5 тысяч населеных пунктаў. І апошні паштатчык — самы высокі ў краіне. Штодзень паштальёны пераадоўваюць больш за 12 тысяч кіламетраў, каб даставіць людзям свежую пошту. Дзякуючы новай сістэме ў рабоце, цяпер з самай раніцы ўжо можна прачытаць свежы нумар газеты. Каб атрымаць і захаваць «урожай друкаванага слова», паштавікі, газетчыкі і прадстаўнікі ўлады працуюць, не паклападоўчы рук.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Паміж Беларуссю і Літвой даўно існуе сваясаблівая творчая прастора, немалая частка якой належыць шырокаму колу прыхільнікаў фотамастацтва. Літвійская школа фатаграфіі, як вядома, заўсёды была і застаецца авангарднай і пажаданай на самых прэстыжных форумах сучаснага мастацтва. У Мінскім кінатэатры «Прэмога» адкрылася выстаўка ўдзельніцкай фотаклуба прыбалтыйскага горада Паланга. Пяць вядомых фотамастакоў з Балтыкі прывезлі на суд беларускага глядача свае работы ў чорна-белым і каляровым тэхнічным выкананні (аўтары таксама прысутнічалі на адкрыцці выстаўкі) розных жанраў і рознага часовага дыяпазону. Дарэчы Васіляўскенэ з «Лірычным рэпартажам», Агас Сэндраўскас з серыяй «Фотамастакі Літвы». Гінтаўтас Сурвіла прывёз свой «адухоўлены пейзаж», Сяргей Сялянскі, карані якога, дарэчы, у Беларусі, паказвае тэму «жыццё грыбоў». А Томас Будрыс, якога мінскія глядачы ўжо ведаюць па ранейшых выстаўках, падзяліўся рэпартажнай калекцыяй, зробленай на пленыры ў Беларусі — у Круглянскім раёне Магілёўскага вобласці. Ідэю прывяздзена гэтай выстаўкі падтрымалі Пасольства Літвы ў Беларусі, Мінскі гарвыканкам пры садзейнічанні Міжнароднага цэнтра культуры і мастацтва Літвы. Фотавернісаж будзе доўжыцца амаль да пачатку Каляду.



Удзельнік выстаўкі, аўтар серыі «Фотамастакі Літвы» Агас СЕНДРАУСКАС каля адной са сваіх прац.

«САЦЫЯЛЬНЫ ПАКЕТ» У ЗВЯЗЦЫ З УЗНОСАМІ

(Праця. Пачатак у нумары за 9 снежня.)

На пытанні чытачоў газеты адказаў намеснік кіраўніцка Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Наталля Мікалаеўна ШАУЛОУСКІЯ.

— Дазвольце не прадстаўляцца, тым больш, што, мяркую, падобнае пытанне сёння хвалюе многіх. Мой брат з'яўляецца грамадзянінам Беларусі, а вось працуе — у Літве. Ці павінен ён плаціць страхавыя ўзносы ў нашай краіне?

— Каб мець права на пенсію ў Беларусі, ваш брат можа рабіць адлічэнні на сацыяльнае страхаванне ў добраахвотным парадку, бо такога абавязку няма. Прычым права рабіць добраахвотныя адлічэнні прадстаўлена зусім ядаўна — з 1 жніўня гэтага года. Таму, калі ў брата ўзнікне жаданне, ён можа падаць заяву ў органы Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва нашай краіны і плаціць узносы на будучую пенсію ў памеры 30 працэнтаў ад даходу, які вызначаецца самастойна. Аднак заўважу, што калі ўзнос будзе выплачана з сумы, якая не дасягае мінімальнай зарплаты (а сёння яна складае 156 900 рублёў) у месяц на працягу календарнага года, то гэты год стане залічваюцца ў стаж не цалкам, а прапарцыянальна сумы выплачаных узносаў.

— Чула, што можна атрымаць дапамогу на з'яўдзі, якім ужо споўнілася 3 гады. Хто мае права на такую дапамогу?

Аляксандра Мікалаеўна ПУХАВЕЦ, Слуцкі раён — Па-першае, дапамогі на дзя-

цей ва ўзросце больш за 3 гады ў памеры 30 працэнтаў бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва прызначаюцца і выплачваюцца пры ўмове занятасці бацькоў. А, па-другое, — залежнасці ад сярэдняга суккупнага даходу кожнага члена сям'і ў месяц за папярэдні год.

Пры гэтым такая дапамога прызначаецца ў поўным памеры, калі даход на кожнага члена сям'і не перавышае аднак ў 60 працэнтаў бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва ў цэнах верасня папярэдняга года, і ў памеры 50 працэнтаў — калі даход не перавышае 120 640 рублёў у месяц.

Разам з тым у агульным правіле ёсць свае выключэнні. Так, дапамогі на ўсё дзядзёй ва ўзросце больш чым 3 гады без ўліку суккупнага даходу прызначаюцца ў выпадках, калі сям'я, якая выхоўвае дзіця-інваліда, дзіця, інфіцыраванага вірусам імунадэфіцыту або хворага на СНІД ва ўзросце да 18 гадоў, а таксама сям'я ваеннаслужачых тэрміновай службы.

І яшчэ. Трэба мець на ўвазе, што гэты дапамога прызначаецца па месцы працы маці ці бацькі.

— Адажыцца, калі ласка, ці існуе ў нашым заканадаўстве пэўная норма, якая вызначае канкрэтны тэрмін выплат дапамог на дзядзёй ва ўзросце да 3 гадоў? І ці можа мінімальны

разлічваюцца па такіх дапамогах праз тыдзень-два пасля выплаты зарплаты?

Алена Міхайлаўна, г. Барысаў — Выплата дапамогі па дзядзёй робіцца на мінімальным у лік годчых абавязковых страхавых узносаў адначасова з выплатай зарплаты. У выпадку ж затрымкі з разлікамі больш чым на 1 месяц ад вызначанага тэрміну выплаты зарплаты, фінансаванне дапамогі на дзядзёй здымаецца з Фонда сацыяльнай абароны насельніцтва. Але пры ўмове, што найменшы налічвае узносы на дзяржаўнае сацыяльнае страхаванне.

— Пасля нараджэння дзіцяці мне выдалі дадатковы 2-тыднёвы бяльнічны з запісам «кусьднёвыя робы». Палімацце, як ён будзе аплатавацца? Настася ВЯРШЫЛА, г. Мінск — Пярэдня, на які выдзелены бяльнічны лісток у сувязі з ускладненымі родамі, аплатавацца па месцы працы ў памеры 100 працэнтаў сярэдняга дзённага заробку за 2 месяцы, што папярэднічалі выхаду на «звычайны» бяльнічны пацярэнні ў родах.

— Мясце, як галоўнаеа бухгалтара, цікавіць наступнае пытанне: якія існуюць пільготы на вылате страхавых узносаў за працу ўчы іневаліда? (Пытанне атрымана па тэлефоне)

— З 1 жніўня гэтага года ў заканадаўства ўнесены змяненні, згодна з якімі работадаўцы выязваюцца ад узносаў на пенсійнае страхаванне з вылату, налічаных працуючым інвалідам І і ІІ груп. Зараз з вылату, налічаных такім работнікам, робяцца толькі

адлічэнні на сацыяльнае страхаванне ў памеры 6 працэнтаў ад фонду атрыта працы і, плюс да таго, уключаецца 1 працэнт неспарэдна з зарплаты. Дарэчы, варта нагадаць, што раней адлічэнні на пенсійнае страхаванне інвалідаў І і ІІ групы складалі 29 працэнтаў ад фонду заробку.

— Як вядома, сёлетня індыўідуальны кэфіцыент заробку для прызначэння пенсіі разлічваюцца за 12 гадоў запар з 22 апошніх гадоў работы. Аднак 22 гады — час вельмі вялікі. І сабраць даведакі аб зарплатах за такі тэрмін цяжка, а раз-пораз, калі прадыемства па тых ці іншых прычынах ужо сціпнула сваю дзейнасць, — увогуле незразумела. Таму, на ваш погляд, ці не настай час разлічваць пенсію за першыя гады работы з 2003 года, калі ў Беларусі ўведзены індыўідуальны персаніфікаваны ўлік страхавых узносаў, толькі па довадз даных гэтага ўліку?

Алена Сяргееўна, г. Мінск — Сапраўды, Алена Сяргееўна, з 1 студзеня 2003 года ў нашай краіне вядзецца індыўідуальны персаніфікаваны ўлік у сістэме дзяржаўнага страхавання, і кожны работнік мае свой асабісты рахунак, дзе ў тым ліку адлюстроўваюцца даныя па заробках і налічаных страхавых узносах. На нашу думку, было б мэтазгодна значна спраціць сам парадак разліку пенсіі і перайсці на іх вылічэнне толькі на падставе звестак індыўідуальнага ўліку з 2003 года. Аднак такога пытанне магчымае вырашэнне выключна праз змяненне нашага заканадаўства.

Сяргей ГРЫБ. (Праця будзе.)

«ЛЮДЗІ ПАВЕРЫЛІ У МЯНЕ, А Я — У ІХ»

Што ні кажы, а калгасу «Роўнасць» Рагачоўскага раёна на кіраўнікоў яна не шанцавала. Хто толькі ні ўзначальваў апошнім часам гаспадарку — вынік усё той жа: хронічнае адставанне, якое паставіла яе на край фінансавай бездані. Зарплата ў людзей невялікая, дысцыпліна нізкая, крадзяжы, падзеж жыццё, на фермах — запущанасць, на палях, дзе бал зямлі высокі (46) — тое ж самае.

Вядома, такі стан спраў у калгасе непакоі кіраўнікоў раёна, якія неаднойчы наведвалі суды, падказвалі, дапамагалі парадкамі, патрабавалі належнай работы. І калі канчаткова ўпэўніліся, што воз, як кажучы ў народзе, так і застаўся на месцы, вырашылі: трэба прымаць урэшце сямья радыкальныя меры і прапанавалі старшыні гаспадаркі перайсці на іншую, пасільную для яго работу. Той згадзіўся з такой пастаноўкай пытанна адразу ж, заявіўшы, што на сходзе калектыву, дзе будзе прадстаўлены кандыдаты на яго пасаду, ніхто, у тым ліку і ён, супраць не пойдзе.

Да таго часу новая кандыдатура была падараная — загадчыца фермы суседняга сельскагаспадарчага вытворчага кааператыва «Чырвоная Армія» Тамара Лазарава. Яна пасля заканчэння Жыліцкага сельгастэхнікума працавала на Магілёўскае, пасля атрымала вышэйшую адукацыю па спецыяльнасці «вучоны аграном» і пераехала з сям'ёй у год чарнобыльскай катастрофы на Рагачоўшчыну. Працавала ў саўгасе «Поблава» і кормавытворчэсці, і аграномам, і кіраўніком арцэднага калектыву. Паспрабавала свае сілы і ў фермерстве, якому аддала сем гадоў.

А потым — нечаканна прапанава ад кіраўніцы «Чырвонай Арміі» Леаніда Апанасюка ўзначальваць жывёлагадоўчую ферму. Ёй, аграному! Тамара Пятроўна напачатку нават сумелася — гэта ж кур'ёз нейкі атрымліваецца. Пачала адмаўляцца, ды, пэўна, Леанід Мікалаевіч добра разбіраўся ў людзях і сачыў за яе работай. Бо якую б пасаду яна ні займала, усюды ёй спадарожнічаў поспех. Таму што і дысцыпліну яна трывала, і з людзьмі ўмее ладыць, і сама ініцыятыўная, стрыманая.

І яна, на сваё здзіўленне, згадзілася. Трэба аддаць належнае і старшыні, і галоўнаму заатэхніку Апанасюку. Яна, што асноўную частку экспазіцыі складаюць тавары і прадукцыя, якія сертыфікаваныя для продажу ў краінах Еўрапейскага Саюза. У час выставы члены беларускай дэлегацыі, як паведамлілі ў МЗС, правядуць перамовы з кіраўніцтвам шэрагу міністэрстваў, у тым ліку і міністэрства па асаваенню сродкаў ЕС. У рамках выставы таксама адбудуцца семінары і «крутлыя стальці», у якіх актыўны ўдзел возьмуць прадстаўнікі навуковых і дзелавых колаў Беларусі, яе вядучых прадпрыемстваў-экспарцёраў. Запланаваны правядзенне прэзентацыі СЭЗ «Віцебск» і дэманстрацыя беларускай тэхнікі для пар-

таваў і камунальнай гаспадаркі. Падрыхтавана і салідная культурная праграма, у прыватнасці, выступленне папулярнага ансамбля «Сябры». Нагадаем, гандлёвы абарот з Латвіяй наўжылі на расце. За студзень—верасень 2006 г. (больш свежых даных пакуль няма) ён склаў 351,1 млн долараў ША і ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года павялічыўся на 16,1 працэнта. Станоўчае для Беларусі сальда — 188,7 млн долараў.

Чакаецца, што «БеларусьЭКСПА-2006» дазволіць павялічыць наш экспарт у Латвію і на рынкі іншых краін ЕС.

Сяргей КУЗНЯЦОУ, Леанід ТУГАРЫН.

чачыся з часам (трое яе дачок пайшлі ўжо самастойным шляхам, а муж, на жаль, памёр). Ды не трэба скідаць з рахунку яшчэ і той факт, што неўзабаве СВК ступіць філіялам Рагачоўскага малячча-кансервавага камбіната па вытворчасці сельгаспрадукцыі. Яго кіраўнік Міхаіл Комар у свой час працаваў старэйшай вышэйшай паяменнай «Чырвонай Арміі» і старэйшым райвыканкам і добра ведае сельскую гаспадарку. Прадпрыемства зрабіла значныя фінансавыя ўліванні ў сваё новае структуральнае падраздзяленне, а сам Міхаіл Антонавіч з'яўляецца сапраўдным дарадкам Тамары Пятроўны я яго кіраўніца.

Мы наведвалі з Лазаравай малячча-кансервавы комплекс «Забалоцце», фермы «Мінкаўка» і «Зялёны дуб», дзе вядуцца работы па іх рэканструкцыі. Доўны статак гаспадаркі — 801 карова, ёсць і бычкі — 469 галоў. Кармоў для іх — удосталь: па 26 цэнтнераў кармавых адзінак на зіму. Сутачныя прываі жыццёлі — 657 грам (на дарожчанні) і кілаграм на адкорме. Па выніках года будзе 3300 кілаграмаў малака ад каровы. Праграма на наступны год — 4000, а гады праз два — 5000.

Відавочныя зрухі і ў паляводстве. Сялётная ўраджайнасць збожжавых — 30,7 цэнтнера, другое месца ў раёне. А ў панах — 46 цэнтнераў. Гаспадарка заключыла дагаворы з Інстытутам земляробства яшчэ зямлі, і вучоныя неаднаразова наведвалі яе з карыснымі парадамі. Адначасова ствараецца сумеснае прадпрыемства з адной з расійскіх фірмаў па інтэнсіўнай тэхналогіі развіцця сьвінадоўчы. Ёсць у гаспадаркі і іншыя задумкі, якія дзавяляюць ёй зрабіць крок наперад.

— Радуе, — гаворыць Тамара Пятроўна, — што людзі пачалі па-іншаму ставіцца да працы, што яны атрымліваюць добрую зарплату, што вялікая ўвага ўдзяляецца культуры вытворчасці, што палепшыліся бытавыя ўмовы і ўмовы працы. І асабліва тое, што людзі паверылі ў мяне, а я — у іх. А пра той першы сход я стараюся не ўспамінаць...

Уладзімір ПЕРНІКАЎ.

3 разлікам на рынкі ЕС

Сёння ў Рызе адкрылася VI нацыянальная выстава «БеларусьЭКСПА-2006».

Яе адметнасць у тым, што асноўную частку экспазіцыі складаюць тавары і прадукцыя, якія сертыфікаваныя для продажу ў краінах Еўрапейскага Саюза.

У час выставы члены беларускай дэлегацыі, як паведамлілі ў МЗС, правядуць перамовы з кіраўніцтвам шэрагу міністэрстваў, у тым ліку і міністэрства па асаваенню сродкаў ЕС.

У рамках выставы таксама адбудуцца семінары і «крутлыя стальці», у якіх актыўны ўдзел возьмуць прадстаўнікі навуковых і дзелавых колаў Беларусі, яе вядучых прадпрыемстваў-экспарцёраў. Запланаваны правядзенне прэзентацыі СЭЗ «Віцебск» і дэманстрацыя беларускай тэхнікі для пар-

таваў і камунальнай гаспадаркі. Падрыхтавана і салідная культурная праграма, у прыватнасці, выступленне папулярнага ансамбля «Сябры».

Нагадаем, гандлёвы абарот з Латвіяй наўжылі на расце. За студзень—верасень 2006 г. (больш свежых даных пакуль няма) ён склаў 351,1 млн долараў ША і ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года павялічыўся на 16,1 працэнта. Станоўчае для Беларусі сальда — 188,7 млн долараў.

Чакаецца, што «БеларусьЭКСПА-2006» дазволіць павялічыць наш экспарт у Латвію і на рынкі іншых краін ЕС.

Сяргей КУЗНЯЦОУ, Леанід ТУГАРЫН.

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» ПРОВОДИТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Table with 10 columns: № п/п, Наименование объекта, Местонахождение объекта, Тип помещения, Общая площадь (кв. м), Начальная цена продажи объекта (руб.), Сумма задатка (руб.), Форма проводимого аукциона, Площадь отчуждаемого участка с учетом общей площади застройки отчуждаемого здания (га), Находится в аренде.

*Профиль использования здания гаража (инв. № 65/6) определяется местонахождением их в коммунальной зоне. Использование этого здания под производственную базу, склад или размещение производства возможно при условии согласования с заинтересованными службами (санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и т.п.). Победитель аукциона обязан: 1. Заключить договор купли-продажи в день проведения аукциона. 2. Произвести оплату стоимости объекта платежами в течение 25 календарных дней со дня подписания договора купли-продажи. По ранее проведенным торгам извещение публиковалось в газетках: «Звезда» от 18 октября 2006 г., «4 ноября 2006 г.», от 24 ноября 2006 г. Все денежные расчеты производятся путем перечисления их на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 301200860018 в Октябрьском отделении ОАО «БелПСБ» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1 код 357, УНП 101099370. Без НДС.

Справки по тел.: (017) тел./факс 224-88-05. Наш адрес в Интернете: www.belspeckontrakt.com e-mail: info@belspeckontrakt.com

САЮЗНАЯ ДЗЯРЖАВА БЕЛАРУС У РАСІІ, РАСІЯНЫ І БЕЛАРУСІ: БОЛЬШ КАМФОРТНА?

Некаторыя важныя саюзныя дакументы ратыфікаваныя пакуль толькі беларускім бокам

Важнейшим элементом интеграционных процессов паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь з'яўляецца стварэнне адзінай міграцыйнай прасторы на тэрыторыі Саюзнай дзяржавы, а менавіта аднолькавых умоў перамяшчэння грамадзян, адзінага рэжыму знаходжання замежных грамадзян і агульнага рынку працоўных рэсурсаў. Адзіная міграцыйная прастора павінна, як вядома, дапамагчы грамадзянам Беларусі і Расіі адчуваць сябе ў любой з краін узаўнена і камфортна. Аднак што зроблена на гэтым шляху?

Нагадаем, што ў 1993 годзе паміж урадамі Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі было заключана Пагадненне аб працоўнай дзейнасці і сацыяльнай абароне беларусаў, якія працуюць на тэрыторыі Расіі, і расіяны, якія працуюць у Беларусі. Згодна з гэтым дакументам, працоўныя-мігранты абедзвюх дзяржаў карыстаюцца правамі і выконваюць абавязкі, устаноўленыя заканадаўствам аб працы дзяржавы працаўладкавання. Інструментам рэгулявання агульнага рынку працы Саюзнай дзяржавы ў галіне абмену працоўнымі рэсурсамі ў нашай краіне з'яўляецца рашэнне Вышэйшага Савета Садружнасці Беларусі і Расіі 1996 года «Аб роўных правах грамадзян на працаўладкаванне, аплату працы і прадстаўленне сацыяльна-працоўных гарантый». Сёння грамадзянін Расійскай Федэрацыі можа ўладкавацца на працу на тых жа умовах, што і грамадзяне нашай краіны. У 2004 годзе быў завершаны канкрэтны план дзейнасці, які зарэкама роўныя права грамадзян дзвюх краін у галіне адукацыі, медыцыны, працы і разглядае пытанні міграцыйнай палітыкі. Было прадгледжана, у прыватнасці, узвядзенне ў дзейнасць міграцыйных карткаў адзінаго ўзору, што, дарэчы, зроблена з 1 лістапада гэтага года.

Пасля ўступлення ў сілу Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб некаторых мерах па процідзейнаю гандролю людзям» ў 2005 годзе працаўладкаванне грамадзян Беларусі і Расіі ажыццяўляецца на агульных умовах, інакш кажучы, на ліцэнзійнай падставе. Зараз у нашай рэспубліцы 28 юрыдычных асоб і 3 індыўідуальныя прадпрыемальнікі маюць права займацца працаўладкаваннем грамадзян Беларусі за мяжой. З іх, дарэчы, 20 ліцэнзіяў ажыццяўляюць працаўладкаванне беларусаў у Расійскай Федэрацыі.

Увогуле даныя Міністэрства статыстыкі і аналізы Рэспублікі Беларусь, атрыманыя на падставе падпісаных дамоўленасцяў і кантрактаў на працягу 10 месяцаў гэтага года сведчаць, што на работу ў Расію выехалі каля 3 тысяч беларусаў. У Беларусі з той жа мэтай за той жа перыяд прывяздзі крывы больш за 150 расіянаў. Нашы суаічыннікі займаліся, галоўным чынам, фізічнай працай у сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, прамысловасці і іншых галінах, а сярод расіянаў часцей сустракаюцца інжынерна-тэхнічныя спецыялісты, кіраўнікі прадпрыемстваў і арганізацый, работнікі гандлю, грамадзянска харчавання, выкладчыкі, выхавальнікі і іншыя.

На пасяджэнні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета прэзідэнтам Беларусі і Расіі ў студзені 2006 года было падпісана Пагадненне аб забеспячэнні роўных правоў грамадзян краін на свабоду перамяшчэння, выбар месца знаходжання і пражывання

на тэрыторыі дзяржаў — удзельніц Саюзнай дзяржавы. Беларусь бок ратыфікаваў яго ў чэрвені. Расійская Федэрацыя яшчэ праводзіць працэдуры па ратыфікацыі дакумента.

Паводле слоў намесніка міністра ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь Віктара ФІЛІСТОВІЧА, падпісанне пагаднення дазволіць грамадзянам абедзвюх краін знаходзіцца на тэрыторыі Саюзнай дзяржавы без рэаістрацыі на працягу 30 сутак. Прадгледжаны і спрощаны парадак атрымання пасведчання на права жыхарства, падчас афармлення якога дастаткова прад'явіць пашпарт і адпаведную заяву. Тэрмін, час знаходжання, скажана, грамадзяніна Беларусі на тэрыторыі Расіі не ўлічваецца. Атрыманне ж пасведчання на права жыхарства забяспечвае як выплату пенсіі, так і магчымасць атрымання медыцынскай дапамогі.

Пакуль жа грамадзянін Беларусі па прыбыцці ў Расію абавязаны зарэгістравацца на працягу трох дзён. Пералік дакументаў, якія здае грамадзянін Беларусі для афармлення пастаяннага месца жыхарства ў Расіі значна большы, чым пакет дакументаў, які здае грамадзянін Расіі для пастаяннага пражывання ў Беларусі. Тэрмін разгляду такіх хадайніцтваў у Расіі — паўгода

ЮБІЛЕЙНЫ КУБАК ДАСТАЎСЯ РАСІЯНАМ

Дзесяцігадовы юбілей «Рэстаранаў МакДональдс» у Беларусі адзначылі правядзеннем міжнароднага юнацкага турніру па хакею з шайбай. У Мінску, у крытым катку ў парку Горкага, спартыўна-чалі сталічныя «Юнацтва», Санкт-петярбургскі «СКА» (гэта каманда і стала пераможцай), латвійская «САГА» і кіеўскі «Сокал».



Матч СКА — «Юнацтва»

Паводле слоў арганізатараў, «Кубак МакДональдс» мае вялікія шанцы атрымаць у нашай краіне пастаянную прапіску, бо дапамагае юным ігракам набрацца вопыту ў спарынгу з замежнымі аднагодкамі і зарэкамендаваць сябе, каб затым трапіць у юнацкую зборную Беларусі.

«Я атрымаў на турніры вялікае задавальненне, — падзяліўся сваімі ўражаннямі Уладзіслаў Трацяк, прэзідэнт федэрацыі хакея Расіі. — Юныя хакеісты выкладваліся цалкам, гулялі шчыра, з душой. Напэўна не ўсе з іх стануць прафесіяналамі, але хакеі даць ім загартоўку, якая неабходна па жыцці».

Мэр Мінска Міхаіл Паўлаў заўважыў, што кіраўніцтва горада будзе і ў далейшым рабіць усё для развіцця хакея: «У бліжэйшыя будучыні з'явіцца арэна на 15 тысяч гледачоў, а значыць, мы зможам праводзіць турніры самага высокага узроўню і выйграваць у іх».

— Мы спадзяемся, што гэты Кубак пазытуна паўплывае на

развіццё дзіцячага хакея і беларускага спорту наогул, — выказалася дырэктар ЗП «Рэстаранаў МакДональдс» Вікторыя Данько і дадала: за 10 гадоў існавання кампаніі ў Беларусі было выдзелена больш як мільярд рублёў на рэалізацыю шматлікіх акцый сацыяльнага накірунку. Знакам прызнання заслуг кампаніі перад беларускім грамадствам стала ўзнагароджанне ў пачатку 2006 года залатым медалём «Брэнд года» ў намінацыі «Сацыяльна адказны брэнд».

Дарэчы, кампанія з'яўляецца партнёрам Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі, а таксама шэфствае над хакейнай камандай «Юнацтва» (юнікі 1995 года нараджэння). Цікава, што Беларусь стала спартыўнай нацыяй «Сацыяльна адказны брэнд».

Дарэчы, кампанія з'яўляецца партнёрам Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі, а таксама шэфствае над хакейнай камандай «Юнацтва» (юнікі 1995 года нараджэння). Цікава, што Беларусь стала спартыўнай нацыяй «Сацыяльна адказны брэнд».

— Мы спадзяемся, што гэты Кубак пазытуна паўплывае на

Геральдычныя сімвалы

Гербы населеных пунктаў Мінскай вобласці: гонар за даўніну, упэўненасць у будучыні

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 9 снежня.)

Стоўбцы — «укапанія слупы»

Герб горада Стоўбцы ўяўляе сабой іспанскі шчыт, у залатым полі якога размешчаны блакітны слуп, на якім адлюстравана сярэбраная віціна. Пра што гавораць гэтыя элементы герба?

— «Слуп» з'яўляецца адной з асноўных, так званых першасных геральдычных фігур, якая шырока распаўсюджана як у беларускай, так і міжнароднай геральдыцы, — расказвае Марына Елінская. — У дадзеным праекце такога дзялення надае дадатковуюсэнсавую нагрукі і ролю герб «гавораць» і ў ім у зашыфраванай форме перадаецца назва горада Стоўбцы, якая, згодна з легендай, паходзіць ад укапаных слупоў.

Цэнтральнай фігурай герба з'яўляецца віціна — плавадзіннае рачное судна. Некалі яго складала аснову рачнога флоту, які дастаўляў грузы па рацэ Нёман у парты Заходняй Еўропы, Літвы і Польшчы. Канфігурацыя судна была адноўлена па гістарычных крыніцах і ўзгоднена са спецыялістамі ў гэтай галіне. Такім чынам на гербе горада знайшоў адлюстраванне даўні занятка жыхароў гэтых мясцін. Варта таксама дадаць, што ў стварэнні геральдычнага сімвала самы актыўны ўдзел бралі мясцовыя краязнаўцы, гісторыкі і нават прадстаўнікі рыцарскіх клубав.



Герб горада Стоўбцы і Стаўбцоўскага раёна.

Упершыню Фаніпаль, згодна з дакументамі, згадваецца ў 1856 годзе як колішняе ўладанне памешчыка Энгельфельда і Багдашэўскага. Уласна Фаніпалем горад стаў звацца з 1876 года. Дарэчы, адкуль такая назва — прыгожа, своеасабліва, меладычна-мякка? Сярод мноства легенд сярод насельніцтва найбольш папулярная наступная.

Жыў тут у даўнія часы пан, валодаў сотнямі гектараў зямлі, лесу. І быў той пан надзвычай жорсткі: без суда і следства распраўляў над народам. І дачок сваю хацеў зрабіць такімі ж жорсткімі і бяздушнымі. Але тыя та здыма



Марына Елінская

«Яблычная» памяць аб Фані і Полі

Упершыню Фаніпаль, згодна з дакументамі, згадваецца ў 1856 годзе як колішняе ўладанне памешчыка Энгельфельда і Багдашэўскага. Уласна Фаніпалем горад стаў звацца з 1876 года. Дарэчы, адкуль такая назва — прыгожа, своеасабліва, меладычна-мякка? Сярод мноства легенд сярод насельніцтва найбольш папулярная наступная.

Жыў тут у даўнія часы пан, валодаў сотнямі гектараў зямлі, лесу. І быў той пан надзвычай жорсткі: без суда і следства распраўляў над народам. І дачок сваю хацеў зрабіць такімі ж жорсткімі і бяздушнымі. Але тыя та здыма



Герб горада Фаніпал'нага раёна.

ВЫБУХ ЛЯ ЛЕТНЯГА АМФІТЭАТРА

У цэнтры Віцебска ўвечар недалёка ад Летняга амфітэатра ў выніку выбуху былі паранены дзятчынкі і хлопцы.

Як паведамілі ва УУС Віцебскага аблвыканкома, следства мяркуе, што ініцыянт адбыўся з-за неацярпжанага абыходжання з піратэхнічным вырабам. Самі пацярпелыя кажуць, што «выбух быў вельмі моцны...». З трымамі, якія не пагражаюць жыццю, шпіталізаваны 16-гадовая віцебчанка і малады чалавек.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Простыя рэчы

Мая родная вёска Касцяні — лясная, да таго ж побач балоты-імшары. Так што змей хапае і сёння, а раней, да меліярацыі, як расказваюць старыя людзі, было і яшчэ больш. Нярэдка сустракалі гадзюку, якая перапаўзала вясковую вуліцу. Таму ў час сенавання мужчыны выходзілі на лугі, беручы з сабою вілы на доўгіх, як можна, дэржаках. Да трох метраў. Так і на стог сена лягчы падаваць. І менш верагоднасці таго, што змяя, якая зашлася ў сена, пры ўздыме бярэма зваліцца на галаву. І ўсё гэта без непрыемнасцяў не абыходзілася. Працавалі ж усё босыя. У 1950-м, у час сенавання, маці джыганула ў нагу гадзюка. Мужчыны прысунулі яе віламі, забілі, як казгалі — невялікая, карычневая, з самах ядавітых. Лячэнне тады было адно — замовы. Некалкі месяцаў праляжала семнаццацігадовая дзятчына з распухай нагой.

Вось такі, зусім не ўсмешлівы, пачатак размовы пра простую і да сёння патрычную ў сельскай гаспадарцы рэч — вілы. Трэба знаць, што і прылада гэта сялянская нека да ўсмехаў не пасуе. Калі з добра адбітай касой ісці па роўным лузе часам і прыёмна, калі граблямі сена ў пракосах варачоць не так і цяжка, то з віламі інакш. Тут траба паўпрацаваць. Ці ты вена з луга звозіш і потым яго з возу пад стражу падаеш, ці сапалому сціртуеш — тут разлік адзін: бярэ на вілы, колькі ройкі вытрымаюць, і ўздымаць, наколькі вілаў хопіць. А гэта ж, як правіла, сляпым лётным днём, пот залівае вочы. А зверху цярушыцца па трухля, забіваецца пад кашулю, лезе ў вочы, у рот. Тут не за касою ці за плугам ісці і аб сваім прыемным думаць. Тут вярні і вярні, каб хутчэй з тым насланнем справіцца, а та вунь і хмаркі надыходзяць, дождж можа сабрацца.

Але, на маё меркаванне і не такі ўжо малы вопыт працы пры зямлі, найбольш цяжкая справа з віламі — гной. Без гною ніякая гаспадарка не абідзецца. І чым больш яго, тым лепш зямлі, тым багачэйшая яна на ўраджай. Ніякімі мінеральнымі ўгнаеннямі не абідзецца. Гэту акцыю на сваім вопыце ў апошнія дзесяцігоддзі зведвалі сотні тысяч дачнікаў, якія заважалі для апрацоўкі кавалкі і кавалкі зямлі. Помніце, яшчэ ў славаўтай пазме «Лясная гары» апісваецца, як рубам паўстала праблема гною перад пісьменнікамі-лысагорцамі. І адзін з іх, справядліва палічыўшы, што чым больш таго прадукту, зварнуўся прама да дрэсіроўшчыка слана, прычым адрозу жадаючы ведаць: колькі ж будзе выходзіць.

А дрэсіроўшчык цыркуў спінай, дае блатмайстару адказ: «Ты і за плечы не закінеш».

Што ён наляпае за раз».

Ну, гэта дачнікі з іх анекдотамі. А ў сапраўднай сялянскай гаспадарцы вывазка гною — вельмі працаёмкі працэс. Тут ёсць два спосабы. Калі гаспадар ці гаспадыня ўвішныя, разгублена вычысчаюць коны з-пад кароў, коней, выносяць яго на панадворак у кучу — тут і ўпраўляцца лягчы. Падаваць да кучы воз і бярэцца за вілы, нагрукі. А калі жывёла зіму прастаяла ў нячышчаным хляве, утаптала той гной, падобна асфальту — тут ужо вясной траба іраваць яго «сілію», як кажуць на вёсцы. Як дзержакі ў вілах трашчаць, а падніглыя і ламаюцца. Такую справу аднаму рабіць цяжка. Звычайна збіраюцца два тры мужчыны. Адзін здырае гной з хлява, адкідае да парoga, другі праз парог з хлява, а трэці грузіць на воз. Перакруаць, памяншаюцца месяцамі. Зноў за справу. У нашай мясцовасці да ўзнікнення калгасаў увогуле арганізаваліся талокі. Збіраліся гаспадары з вазамі, з віламі. Прыступалі да аднаго хлява. Вычысцяць, вывезуць гной на ніву — да наступнага. І вяселей, і работа спорыцца.

А на ніве разгрукіць воз звычайнымі віламі няпроста, для гэтага выкарыстоўваюць грабкі ці грабчыкі — вілы з загнутымі зубамі. Імі працей сцягваць гной з возу. Дарэчы, рыхтуючы гэты артыкул, зазіраўшы ў слоўнікі, пазнаў, што такія вілы для вывазкі гною называюцца «сахор». Гэта слова ў нас не ўжываецца. Раней памылкова дума, што сахор — гэта вілы з рагалімі дрэва, тры доўгія зубцы, якія вельмі прыдатныя для працы з сенам ці сапалом.

А ёсць жа яшчэ вілкі — нешта падобнае на вілы, але прылады, якія выкарыстоўваюцца ў хатняй гаспадарцы. Гэта доўгая палка з

двума металічнымі паўкруглымі рагамі на канцы. Пры дапамозе вілкі ў печ ставіліся і вымаліся з печы гаршкі, чыгуну. У нас іх называлі рагачамі альбо гаршчынікамі. Іх месца было яра пачы — у какарэжніку, побач з качаргой, чыпары і іншымі прыладамі для цяплення і гатавання варыва.

Лянка Брыль у апавесці «Ніжнія Байдуны» апісвае сваё наведванне мястэчка і месцачовага шаўца Грышы, якога дзядзька дзеля смеху напужае сабакам, кажушы, што той кручаны, значыць, шалёны.

«Калі прыпека стаялі два чыгункі-стаўбунцы, адзін з вадою, а другі са скрэбнай бульбай. Грыш замахнуўся гаршчынікам угару, стукнуў па столі і тропнуў па чыгунку. Стаўбун паваліўся, пакаціўся бульба і палілася вада...»

Гаршчынік — зноў да столі і — па сучцы. Пералеті! Яшчэ раз — міма!»

Калі тая атапор прайшла, Грыш, вілы імператарскія пехацінец, усё-такі дазволіў сабе такую ласку, прадэманстраваў сяляннам салдацкую выпраўку:

«...не зняўшы зрэзнага, зашумелага фартуха, ужо камандаваў сабе сам:

— К ноге! Наперевесі К атаке — атаку! Уляро! Ур-ра! Дабег да парoga і, грозна паціпаючы рожкам гаршчынік у вушак, сам паставіў яго на месца. Вярнуўся да здылка, сеў і, трохі задыханы, заклочыў:

— Во так я ваяваў...»

Вілы ў руках раз'юшанага сяляніна-работніка могуць ператварыцца ў часам ператвараліся ў даволі небяспечную зброю. Нездарма ў народзе да гэтага часу бытуе выраз «узняць на вілы». Сёння гэта алергія, але алергія, якая не

калі насіла канкрэтны змест. А помніце ў адчайнага Ясеніна, у яго рэдакцыі хуліганна ёсць рэзакватныя словы пра сваю радню і зямлякоў: «Они бы вилами пришли вас заколоть»

За каждый крик ваш, брошенный в меня.

Гэта, канешне, паэтычны эпітаж, але не без глыбіннага яго значэння. Было, што і на вілы ўздымаў. Было ў ваіны і іншае. У адной з вёсак нашай мясцовасці схаваліся партызаны. І тут — немцы, паліцаі. Партызаны збеглі. А адзін не паспеў, схаваўся ў сене. Уцізе карова з цярлём, а наверх ён, сцяпаны. Нехта, відаць, даўшы, што партызаны тут былі. Але кулі не правярыш, можна і хлёў запаліць. Вёска ж не лічыцца партызанскай, паліць яе не выпадае. Узлялі паліцаі доўгія драўляныя вілы і ператракалі імі ўсё сена. Патрапілі партызану ў нагу. Але той нават не войкнуў, чым і выратаваўся.

Ёсць жа яшчэ і відэльцы. Думаецца, што пераняў іх чалавек ад вілаў. Паглядзеў, як гэта спорна і спрытна падаецца віламі ёсць хатні жывёлы. А чаму б не перанесці такую, памешчаную па памерах, прыладу ў хату? Прабачце, магчыма крытыка, але, відаць, так. Ды і да нядаўняга часу нашы дзяды і прадзеды відэльцы не ведалі. Карысталіся звычайнымі лыжкамі, найчасцей драўлянымі.

І на заканчэнне. Нека ў Заходняй Украіне мне распавядалі пра «вілы», націск на першым складзе. Гэта такія казанчыя жаночыя історыі, яны і лётаць могуць, і зачараваць. А жывуць у вадзе. Нешта накітал нашых русалак. Канешне, не пабачыш такую русалачку з сапраўднымі віламі ў руках.

Алесь КАСЦЕНЬ. Віцебская вобласць.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛІГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, А. МЯСНІКОЎ, Т. ПАДАЛЯК, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЎСКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІРДЗЬКА, А. СПАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШКА, І. ШУЧЭНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а. ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287-19-19; аддзелаў: пісьмаў — 287-18-64, падпіскі і распаўсюджвання — 287-18-51, юрыдычная — 287-19-88, сакратарыята — 292-05-82.

раслі ласкавымі ды спагадлівымі, дапамагалі сялянам то грашмыа, то зернем. А калі людзі прыходзілі падзякаваць ім, паненкі гаварылі: не трэба, лепш дрэўца плодавае пасадзіце. І вось аднойчы пан даведаўся, што яго дачка дапамаглі абвянчацца і збегчы кухарцы Ганне і конюху Васілю, разлаваўца моцна. Загадаў прынесці розгі і біць да смерці непаслухмяных. Але розгі ў руках катаў пераўтварыліся ў яблыныя галінкі, якія толькі лашчыліся цела. Убачыў гэта пан, ды панем ад злосці. А праз нейкі час з'ехалі некуды і паненкі. З той пары толькі колішні яблыныя сады яго называюць людзям аб Фані і Полі, імёны якіх нібыта і далі назву паселішчу.

Цяперашні горад Фаніпаль Дзяржынскага раёна размешчаны за 18 кіламетраў на паўднёвы захад ад Мінска побач з чыгуначнай і аўтамабільнай магістралямі «Брэст—Масква» на водападзеле рак Пціч і Нёман. Таму на гербе горада Фаніпал'нага раёна размешчаны перакуленне вастрыжы зялёнага колеру (дзяленне шчыта — як дзве дарогі, што праходзяць праз горад) з адлюстраваннем залатога яблыка ў цэнтры.

— Яшчэ адной своеасаблівай адметнасцю герба можна лічыць аўтарства: акрамя вашага суразмоўцы і вядомага ўжо чытачам «Звездзі» мастака-геральдыста Віктара Ляхара ім стаў намеснік старшын Фаніпальскага гарадскога выканаўчага камітэта Іван Дзяніс. У нас знойдзеныя, напэўна, не так шмат гербаў, чым гісторыка-геральдычнае абгрунтаванне (ідэя, сюжэт) было б так старанна і дакладна падрыхтавана найперш не прафесійнымі геральдыстамі, а прадстаўніцтвамі мясцовых органаў улады. Іван Іванавіч у гэтай справе адграву вельмі важную ролю, — дадала Марына Елінская. — Вельмі важна і тое, што сёлета Фаніпаль спаўняецца 150 гадоў, таму афіцыйнае заснаванне герба і сцяга горада — несумненны падарунак да юбілею ўсім яго жыхарам.

Сяргей РАСОЎКА.

Сёння

Table with weather forecasts for various cities: Мінск, Віцебск, Могілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Map of Belarus with weather icons and temperature ranges for different regions like Віцебск, Мінск, Гомель, Брэст.

Table with weather forecasts for neighboring cities: ВАРШАВА, МАСКВА, ВІЛЬНЮС, РЫГА, КІЕЎ, С-ПЕЦЬЯРБУРГ.

12 снежня

1796 год — мястэчка Паставы атрымала герб — на блакітным полі — выва рыбалоўнай сеткі і трох залатых рыбак (гэта сведчыла аб развіцці рыбалоўства ў ваколіцах). Першае ўзгаданне аб Паставах датуецца 1552 годам. Доўгі час горадам валодаў Антоній Тыгенгаўз, палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ, магнат і мецэнат, які спрыяў развіццю асветы і прадпрыемлівасці ў Паставах.

1979 год — Палітбюро ЦК КПСС прыняло рашэнне аб ўводзе савецкага вайска ў Афганістан. За 10 гадоў гэтай авантуры Савецкая Армія страціла больш як 14 тысяч чалавек забітымі і прапаўшымі без вестак.

«Веды — гэта тое, што найбольш істотным чынам узывае аднаго чалавека над другім». Джозеф Алысан (1672—1719), англійскі пісьменнік.

Тэлесеткі КАЗКА ПРА ПАПЯЛУШКУ. НА НОВЫ ЛАД

Серыялы на тэлебачанні — я сезонныя хваробы: не паспее адну далучаць, другая пачынаецца. Чарговая меладрама стартвала ўчора на Першым канале — 8-серыйная расійская карціна «Заўсёды гавары «Заўсёды», знятая рэжысёрам Аляксеем Казовым па сцэнарыі знакамітай дэтэктыўшчыцы Таццяны Усцінавай.

Жаночае шчасце Вольгі Громавай, як у той песні, складалася з каханнага мужа, двух дзяцей і любімай працы бухгалтэра — у мужавай жа канторы. Але ўсё гэта было разбурана ў адзін момант: муж пакахаў другую жанчыну, а Вольга «падставіў» замест сябе і прамою дарогай праводзіў у турму...

Праз два гады ў жанчыны ёсць толькі свабода — ні дзяцей, ні грошай, ні падтрымкі ад былых сяброў. Але, як кажуць, не было б шчасця, ды нашчас дапамагло: перанесеныя выпрабаванні прымушаюць Вольгу выкарыстоўваць усё магчымае, якія падкідае лёс. Занімае яна хоць і малыване — прыносіць жанчыне перамогу і немалы грошавы прыз на прастыжным маскоўскім конкурсе. Паехаўшы ў сталіцу па ўзнагароду, Вольга трапіла ў новае жыццё, якое ўраўнаважвае былія пакуты... Улічваючы канральны сюжэт — «змаганне Папялушкі з абставінамі», ды яшчэ і акцёрскі састаў — Марыя Парашына, Ігар Ясуповіч, Яраслаў Бойка, Аляксандр Семчэў, Данііл Страху, Таццяна Абрамава, — фільм дакладна знойдзе сваіх прыльнікна. Адзіная лыжка дзёгцю (зршыта, каму як) — у Расіі фільм быў надта паспяховым (у 2004 годзе атрымаў «ТЭФІ» за сцэнарый), таму яго ёсць працаг — «Заўсёды гавары «Заўсёды»-2 «Заўсёды гавары «Заўсёды»-3. І іх нам таксама абяцваю паказаць...

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Advertisement for Belagroprombank. Text: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БЕЛАГРОПРОМБАНК» СООБЩАЕТ, ЧТО 20 декабря 2006 года проводится внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме. Место проведения — 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, — 5 декабря 2006 года. Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в учреждения ОАО «Белгруппромбанк» по местонахождению акционеров. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 18 декабря 2006 г. С решениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Белгруппромбанк» после 29 декабря 2006 г. Телефон для справок: 8(017)2285303.

Advertisement for Belvneshekonombank. Text: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БЕЛВНЕСШЭКОНОМБАНК. Table with deposit rates in Belarusian rubles, Russian rubles, US dollars, and Euro.

Advertisement for Belvneshekonombank. Text: С 11 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ДОЛЛАРАХ США, ЕВРО И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ НА ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. Table with deposit rates in Belarusian rubles, Russian rubles, US dollars, and Euro.

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМАР 1.